

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Начальнік аддзела  
ідэалагічнай работы,  
культуры і па справах  
моладзі

Краснапольскага  
райвыканкама

\_\_\_\_\_ С. А. Сазонава  
“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2021 года

## **ПАЛАЖЭННЕ АБ ПРАВЯДЗЕННІ РЭГІЯНАЛЬНАГА ФЕСТИВАЛЮ ФАЛЬКЛОРНАГА МАСТАЦТВА “ЧАРЫ СІВОЙ ДАЎНІНЫ”**

### **I. Агульныя палажэнні**

1. Дадзенае палажэнне ўстанаўлівае парадак правядзення ў 2021 годзе рэгіянальнага фальклорнага фестывалю “Чары сівой даўніны” (далей – фестываль) на Краснапольшчыне.

2. Фестываль з’яўляецца формай папулярызацыі фальклору ў розных яго жанрах, абмену вопытам у іх захаванні, сродкам павышэння творчага ўзроўню носьбітаў і пераймальнікаў фальклору; папулярызацыі рамёстваў, народных гульняў; абраду “Дзясятуха”.

3. Фестываль прымеркаваны да аўтэнтчнага абраду “Дзясятуха” у аграгарадку Горы Краснапольскага раёна.

4. Падчас Фестывалю праводзяцца фальклорныя конкурсы (Палажэнні дадаюцца) і працуюць творчыя, выставачныя і кірмашовыя пляцоўкі, адбудуцца майстар-класы, семінар-практыкум, прысвечаныя фальклорнай творчасці беларусаў і свайго рэгіёна.

5. Асноўнымі прынцыпамі конкурсаў з’яўляюцца: адкрытасць, празрыстасць крытэрыяў ацэньвання, калегіяльнасць прыняцця рашэнняў, роўныя ўмовы для ўсіх удзельнікаў.

4. Дата і месца правядзення Фестывалю ў 2021 годзе – 9 ліпеня (дзясятая пятніца пасля Пасхі) у заказніку “Ясенева гай” каля аграгарадка Горы Краснапольскага раёна Магілёўскай вобласці. Пачатак – 9.00.

### **II. Арганізатары Фестывалю**

1. Арганізатарам Фестывалю з’яўляецца дзяржаўная ўстанова культуры “Цэнтралізаваная клубная сістэма Краснапольскага раёна” пры падтрымцы аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Краснапольскага райвыканкама.

### **III. Журы конкурсаў Фестывалю**

1. Для ацэньвання вынікаў конкурсаў Фестывалю для кожнага з іх ствараецца кампетэнтнае журы, у састаў якога ўключаны спецыялісты ў вобласці песеннага фальклору, музычнай культуры, мастацкага слова.

#### **IV. Мэты і задачы Фестывалю**

1. Захаванне і папулярызацыя аўтэнтчнага абраду “Дзясятуха”.
2. Стварэнне ўмоў для захавання фальклорнай спадчыны і развіцця народнай творчасці рэгіёна.
3. Стварэнне ўмоў для актывізацыі дзейнасці клубных устаноў, носьбітаў фальклору ў яго захаванні і папулярызацыі ў розных яго жанрах; абмен вопытам творчай дзейнасці.
4. Стварэнне ўмоў для ўзнікнення і ўмацавання разнастайных творчых сувязяў паміж удзельнікамі Фестывалю.
5. Далучэнне насельніцтва да традыцыйнай культуры і арганізацыя іх вольнага часу.
6. Узмацненне турыстычнай прывабнасці раёна, прыцягненне турыстаў.
7. Стымуляванне цікаўнасці да Краснапольскага раёна, яго культурна-гістарычных і прыродных рэсурсаў.
8. Аб’яднання насельніцтва вакол культурна-гістарычных і прыродных каштоўнасцяў малой і вялікай Радзімы.

#### **V. Удзельнікі**

1. Да ўдзелу ў Фестывалі запрашаюцца фальклорныя калектывы, індывідуальныя носьбіты і пераймальнікі фальклору (песеннага, музычнага, апавядальнага), майстры народных рамёстваў.

#### **VI. Парадак правядзення і ўмовы ўдзелу ў Фестывалі**

1. Кіраўніцтва і каардынацыю работы Фестывалю ажыццяўляе Арганізацыйны камітэт.
2. Праграма фестывальнага дня прадугледжвае:
  - адкрыццё Фестывалю;
  - правядзенне рэгіянальных конкурсаў:
  - фальклорнай песні “Песня маці і сёння жыве”;
  - музычнага фальклору (гарманістаў) “Спявае гармонік”;
  - малых форм фальклору “Легенды і паданні роднага краю”;
  - работу творчых, выставачных, кірмашовых і гульнівых пляцовак: рамёстваў і ДПМ, народных гульніаў, народнай кухні, інш.;
  - правядзенне аўтэнтчнага абраду “Дзясятуха” з асвячэннем вады ў святой крыніцы;
  - закрыццё Фестывалю, узнагароджванне пераможцаў і ўдзельнікаў конкурсаў Фестывалю.
3. Для ўдзелу ў Фестывалі ў Аргкамітэт падаецца заяўка.
4. Прыём заявак ажыццяўляецца з 1 мая па 1 ліпеня 2021 года у пячатным выглядзе па адрасу: 213 561, г. п. Краснаполле, вул. Савецкая, д. 2, ДУК “ЦКС Краснапольскага раёна” або па электроннай пошце [kulturakrasn@tut.by](mailto:kulturakrasn@tut.by).
5. Удзельнікам, якія падалі заяўкі, высылаецца запрашэнне да ўдзелу ў Фестывалі і конкурсах Фестывалю на электронны адрас, указаны ў заяўцы ўдзельніка.
6. Узнікшыя пытанні можна ўзгадніць з Аргкамітэтам па тэлефонах: 802238 71676 (метадычны аддзел РЦК, метадыст Марчанка Валянціна

Аляксандраўна); 802238 71860 (дырэктар ДУК “ЦКС Краснапольскага раёна”  
Падалякін Юрый Пятровіч).

7. Удзел у Фэстывалі бясплатны.

## **VII. Правілы ўдзелу ў Фэстывалі**

1. Удзельнікі Фэстывалу нясуць асабістую адказнасць за захаванасць матэрыяльных каштоўнасцяў, якія ім належаць.

2. Удзельнікі Фэстывалу захоўваюць правілы паводзін у грамадскіх месцах.

3. Удзельнік, які прыняў згоду на ўдзел у Фэстывалі, пацвярджае, што ён азнаёмлены з дадзенымі правіламі і згодны з імі.